

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!



# БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА І ПРАФСАЮЗНЫХ  
КАМІТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА  
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

ГАЗЕТА УЗНАГОРОДЖАНА  
ГАНАРОВАЙ ГРАМАТАЙ  
ВЯРХОЎНАГА САВЕТА  
БССР

1986

23

КАСТРЫЧНІКА

ЧАЦВЕР

№ 26 (1512)

ВЫДАЕЦЦА З 1922 ГОДА

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ  
**ТЭЛЭТАІП**  
«УЧОРА • СЬМІНЯ • ЗАТРА»

АДЗІНЫ КАМСАМОЛЬСКІ ДЗЕНЬ

## Агляд-гутарка

— адна з папулярных і эфектыўных форм выхавача-масавай работы навукова-метадычнага аддзела бібліятэкі са студэнцкай моладдзю. Да шасцідзiesiąці ў год па разнастайных тэмах праводзіць іх аддзел. У новым навучальным годзе прайшлі агляды-гутаркі: на факультэце радыёфізікі і электронікі (I курс, IV група) — «Выратаванія шэдэўры» — аб карцінах Дрэздэнскай галерэі, якія выратавалі савецкія воіны ў час Вялікай Айчыннай вайны; на філалагічным факультэце (V курс, I, II групы) — «Уклад у справу міру» — аб тым, дзе і як выкарыстоўваюцца грошы, пералічаныя ў Фонд міру; для вярнікаў V курса (I, II групы) гэтага ж факультэта была праведзена гутарка «Герой — наш сучаснік» — аб войнах, якія выконваюць інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане; для студэнтаў біялагічнага факультэта (I курс) — «Хлеб — аснова багацця Радзімы».

Р. ЛЯХОВІЧ,  
загадчыца аддзела  
масавай работы  
бібліятэкі.

## Чэмпіянат

рэспублікі па гіравому спорту вызначыў ў гэтым відзе мацнейшых. Сярод іх В. Бабук, студэнт II курса гістарычнага факультэта, які заняў II месца, Я. Каравай (гістфак) — III месца. Чэмпіёнам рэспублікі стаў П. Бурдыка, студэнт III курса юрыдычнага факультэта. 15 лістапада ў Клайпедзе на чэмпіянаце краіны П. Бурдыку і В. Бабуку прадстаіць змагацца за гонар БССР. В. КАВАЛЕЎ, трэнер зборнай каманды рэспублікі па гіравому спорту і цяжкай атлетыцы.

## Канцэртны сезон

добра пачаў народны фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш». Ансамбль выступаў у Вышэйшай партыйнай школе, у ДOME літаратара на вечары савецка-ліванскай дружбы, на вечары працоўнай славы ў вучылішчы паліграфістаў. Выхтуюцца да выязных канцэртаў народны хор выкладчыкаў і супрацоўнікаў і народны ансамбль «Крыжачок».

М. ТАРАСАВА,  
мастацкі кіраўнік  
клуба.



# Дайсці да кожнага!

КАМСОРГ, як ты правёў у сваёй камсольскай групе грамадска-палітычную атэстацыю? Прынцыпова? А можа ты аднёсся да яе абыякава, і залік прайшоў непрыкметна, нецікава, нічога не пакінуўшы ў сэрцах камсольцаў?

Зірні на здымкі, таварыш, углядзіся ў твары студэнтаў пятай групы другога курса механіка-

матэматычнага факультэта. Сапраўдную, сумленную размову прапанавала ім Лена Максіменкава, і камсольцы прынялі яе.

Усё было на гэтым заліку: і радасць ад добрага адзнакі, і спрэчкі, і прапановы, як жыццё групы зрабіць яшчэ цікавейшым. Былі і слёзы. Але галоўнае, у камсольцаў кожную мінуту размовы было жаданне сумленна і прынцыпо-

ва ацаніць работу кожнага. Гэты залік па грамадска-палітычнай практыцы не забудзецца, бо ён стаў для студэнтаў сапраўдным экзаменам. Экзаменам на чалавечую годнасць, сацыяльную сталасць. А як залік прайшоў у тваёй групе, камсорг?

Фотарэпартаж С. ПЛЫТКЕВІЧА.





